


замежжа

замежжа

Віталь Тарас



...чэхі – самадастатковая нацыя,
прынамсі, яны хацелі б так пра сябе думаць...

Чэшскія замалёўкі

“За што нас так ня любяць?”

У кожным буйным ёўрапейскім горадзе ёсьць месца, куды вы ня хоцаце ісьці, якое вы ня хоцаце нават ба-чыць, але якім, рана ці позна, вам давядзецца карыс-тацца. Я маю на ўвазе метро. У некаторых гарадах з гэтым злом неяк можна ўжывацца і нават мірыцца. На-приклад, метро ў Празе. Па-першае, яно не такое глыбокое, шматлюднае і прэтэнцыёзнае, як у Москве. Але з іншага боку, у адрозньенінне ад Менску, дзе метро сталася ледзьве не адзіным хуткасным відам транспорту і дзе людзі стаяць у вагонах, шчыльна прыціснутыя адзін да аднаго, як селядцы ў бляшанцы, у Празе пасажыры, колькі б іх ні было, заўсёды стаяць ці сядзяць паасобку. Яны могуць пры гэтым есьці (уражаныне такое, што палова пасажыраў проста не пасъплювае пасънедаць і робіць гэта па дарозе на працу), цалавацца (улюбёны занятак пражскай моладзі), смаркацца і г.д. Але пры

гэтым кожны з іх будзе сам па сабе. Вас няма, вас ігнаруюць, вакол вас нейкае поле адчужэнья, але вам жа ад гэтага і лепей – ніхто ня будзе вас наўмысна штурхаць, напіраць на вас, вісець на плячах і, тым больш, лаяща з вамі ці ўступаць у публічныя спрэчкі. Як правіла, ад чэха вы пачуеце ўсяго два слова (калі ўвогуле нешта пачуеце) – “здоволенім” (дазвольце прайсыці) і “пардон”! Замежнікі, у тым ліку з краінаў былога СССР, на гэтым тле, безумоўна, вылучаюцца. Праўда, беларусы па сваёй маўклівасці ці, прынамсі, нешматслоўнасці могуць і паспрачацца з чэхамі. Але ж зьнешні выгляд выдае іх адразу – чорныя курткі (“бунды” па-чэшску). Той, хто хоць аднойчы ехаў у менскім метро, ведае – дамінуючы колер тут заўсёды чорны, а ад паходу распаранай, ці вільготнай скуры – штучнай ці натуральнай, няма чым дыхаць.

Зразумела, чорныя скураныя курткі носяць і украінцы, і расейцы. Але тут ужо ўступае ў сілу першая і асноўная харектарыстыка – маўклівасць і змрочнасць.

У чужым гародзе, вядома, і бульба заўсёды буйнейшая і кветкі прыгажэйшыя. Заўсёды здавалася, што на Захадзе – ды хоць бы і ў Польшчы – людзі спрэс культурныя, выкшталцоныя, ветлівія, месца жанчынам і старым заўсёды саступаюць. (Як казала вясковая знаёмая маёй маці, “кatalікі – гэта тыя, што відэльцамі ядуць”). У сапраўданасці ўсё крыху інакш.

Па-першае, натоўп – ён і на Захадзе – натоўп. На вуліцы, ці ў транспарце не да сантыментаў. Па-другое, цягам апошняга дзесяцігоддзя ці ня большую частку гэтага натоўпу сталі складаць выхадцы з Усходу (і ня толькі єўрапейскага, бо выхадцаў з гарачага Поўдню там заўсёды хапала). Адпаведна і норавы мяняюцца.

Акрамя ўсяго, тое, што ва Усходній Еўропе лічыцца непрыстойным – напрыклад, гучна смаркацца ў людным мейсцы, у Еўропе Цэнтральнай ёсьць цалкам звычайнай справай.

Але ёсьць куды больш важная рэч: розыніца стэрэатыпу паводзінаў. Савецкі чалавек (усе мы родам з СССР), кім бы ён ні быў паводле сацыяльнага паходжаньня, прафесіі ды сьветапогляду – істота калектыўная ды яшчэ выхаваная на мільёне інструкцыяў, умоўнасцяў, дазволаў і забаронаў. Таму і мітусімся: у краме, у кавярні, у банку, у транспарце. Хто там ззаду, ці ня трэба кагосці прапусціць наперад, ці не зайдлі вы ў непатрэбны час у непатрэбнае месца, ці не пачуеце вокліч: “Вас тут не стаяла”? А ці выходзіце вы на наступным прыпынку? А вось тая бабулька наперадзе – яна выходзіць? Гэткіх словаў вы ніколі не пачуеце ў пражскім трамваі, ці аўтобусе, ці метро, хоць людзей там бывае ня меньш, як у менскім. Усе, каму трэба, выйдуць, каму трэба – увойдуць. І месца жанчыне ніхто і не падумае саступіць. Заходні чалавек наогул вас ня бачыць ва ўпор, нават калі вы будзеце стаяць тварам у твар. Толькі калі яму будзе трэба, ён вам усміхнецца і нешта запытае – напрыклад, як прайсыці ў бібліятэку. Ва ўсіх астатніх выпадках вас няма. Наогул нікога няма, акрамя яго самога. Ён будзе лічыць грошы, не адыходзячы ад касы, столькі, колькі яму трэба. І рэчы свае на вакзале пакладзе там, дзе яму (а ня іншым) зручна. І сядзе там, дзе яму хочацца, і будзе цалавацца з дзяўчынай, колькі яму падабаецца. (“А табе дзела?”) Ён не дэманструе сваю незалежнасць, ён нарадзіўся і вырас незалежным чалавекам, індывідуальнасцю. Кепскай ці добраі – гэта ўжо іншая рэч.

Нараджэнца СССР заўсёды лёгка вылічыць у натоўпе ў Еўропе па насыця-рожанаасці позірку і пэўнай здрэнцьвеласці рухаў. Чым больш ён стараецца не вылучацца з натоўпу і паводзіць сябе натуральна, раскавана, тым больш кідаецца ў очы, што ён – чужы сярод чужых.

Акрамя таго, эмігрантаў з Беларусі, Украіны ды Расеі можна пазнаць

па аднолькавых скуранных куртках, якія зрабіліся амаль съпецвопраткай, мату і кароткіх стрыжках. Але ёсьць адрозненьні. Украінцы амаль заўсёды размаўляюць на сваёй роднай мове. Беларусы – амаль ніколі. Часыцей за ўсё яны праста маўчаць.

Неяк за савецкім часам давялося ехаць кампаніяй на таксі з Ялты ў Сімферопаль (спазыняліся на самалёт). Таксіст – чалавек з паўднёвым тэмпераментам, хоць і не каўказец, адразу пачаў сыпаць жартамі, гісторыямі, хохмамі. Гаварыў толькі ён адзін. Праз хвілінаў дваццаць, пасля кароткай паўзы, ён зъбянтэжана спытаўся: “Слухайце, вы адкуль?” “Ды з Менску мы”. “А, беларусы! — радасна здагадаўся таксіст. — Ну, ясна, вы ж усе маўчуны”...

Маўклівасць для беларуса ня рыса хараўтару, сярод сваіх ён можа быць вельмі гаваркі. Гэта суворая неабходнасць. Беларус і ў сябе дома паводзіць сябе як на акупаванай тэрыторыі – акупаванай чужынцамі, зразумела. Таму трэба тримаць “вуха вастро”. А “язык мой – вораг мой, “знаходка для шпіёна”. Што ўжо казаць пра замежжа, дзе ўсё вакол чужое, усё не сваё.

Трапіўшы ў варожае асяроддзе, беларус, аднак, пачынае лічыць усіх астатніх беларусаў, якія прыехалі ў нейкую аблюбаваную ім краіну раней за яго, амаль што сваякамі. Ну, ня тое, што сваякамі... хутчэй, людзьмі, якія абавязаныя табе дапамагчы. Абраўшы Чэхію дзеля палітычнага прытулку ды заручыўшыся даведкай у якой-небудзь мясцовай філіі БНФ пра сваю апазіцыйную дзейнасць, едзе беларус у Прагу – не кудысьці яшчэ, а менавіта ў сталіцу. У Празе ўцякач ідзе адразу не ў паліцыю здавацца, што было б лагічна, а да суайчынніка, які тут працуе (і пра эміграцыю, дарэчы, нават ня думае). Маўляў – дапамажы, братка: як тут і што? Дзе даюць грошы, кватэрну, працу? Калі даведваюцца, што твая праца ніякага дачынення да іміграцыйных службаў ня мае, што запрасіць яго жыць да сябе ў хату ты не зьбіраешся, таксама як і прапаноўваць грошы альбо працу, беларус страшэнна крываўдзіцца, лічыць цябе буржуем і здраднікам радзімы, якую ён толькі што пакінуў у імя съветлых ідэалаў. Але асабліва моцна беларус крываўдуе на тутэйшыя ўлады – гэта значыць, на чэхаў. Яны і бюракраты (на слова табе ня вераць, патрабуюць нейкія паперы), і скнары (кватэрну адразу не даюць, спачатку прымушаюць жыць у лагеры для ўцекачоў), і “кнедлікі” (ядуць рознае ташноцце замест сала і дранікаў, а галоўнае – задарма ня кормяць).

Некаторы час беларусаў у Празе найчасцей можна было сустрэць сярод распайсюднікаў турыстычных рэкламных улётак. Работа не прыбытковая, але і няцяжкая – заўсёды на сівежым паветры, ды яшчэ ў цэнтры гораду. Але пасля таго, як пражская мэрыя гэтыя від дзейнасці ў Старым горадзе забараніла, улюблёны беларускі “бізнэс” захірэў.

Найбольш здатныя паціху перасоўваюцца далей на Захад. Ведаў я аднаго ўцекача, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі, але потым абвінаваціў чэскія ўлады ў парушэнні ягоных чалавечых правоў і атрымаў прытулак у Бельгіі. Але ж і ў Бельгіі яму не спадабалася, і стаў ён прасіць палітычнага прытулку ў Швейцары. Чым скончылася ягоная эпапея і на чым душа супакоілася – ня ведаю.

Ведаю, што такіх вандроўнікаў з Беларусі, якія праўдамі і няпраўдамі прасочваюцца ў Польшчу, альбо ў Чэхію, адтуль у Нямеччыну, далей – у Галандыю, у ЗША, а потым паўсюль, вельмі шмат. І нідзе няма краіны, якая цалкам задаволіла б іх, бо паўсюль трэба: *a* – вучыцца, *b* – працаўваць і *c* – інтэгравацца ў тамтэйшае грамадства. А навошта інтэгравацца, калі мне хопіць і дзясятка словаў на расейскай мове. Што да расейскай ці

ўкраінскай мафіі – гэта не пытаньне. Мафія сапраўды інтэрнацыянальная. Вось толькі мафію звычайныя ёўрапейцы ня любяць. І не за тое, што злачынцы-эмігранты не гавораць у большасці сваёй на ёўрапейскіх мовах, а за тое, што яны забіваюць, рабуюць і ўвогуле сядзяць на шыі ў астатніх ёўрапейцаў.

Савецкія партфункцыянеры вельмі абуразлісі падчас сваіх камандзіровак ці, скажам, адпачынку на Захадзе, калі там адбываліся якія-небудзь антыкамуністычныя акцыі пратэсту – напрыклад, супраць ўварвання ў Чэхаславаччыну, ці ў Афганістан, ці з-за адмовы Савецкага Саюзу выпускаць габрэй у Ізраіль. “Ну за што яны нас так ня любяць?” – выказваў шчырае неўразуменне адзін такі чыноўнік у Менску. “А за што нас любіць?” – спытаўся неяк у яго мой бацька. Пытаньне засталося без адказу. Справа ня ў тым, каб нас раптам узялі ды палюблі на Захадзе. Справа ў тым, каб мы самі сябе любілі і пеставалі. Было б за што.

Каменчыкі ў чужым гародзе.

З вакна кватэры, дзе я жыву, можна бачыць пяцёх старых. Чацьвёра з іх стаяць са скрыжаванымі на грудзях рукамі, крыху апусьціўшы суворыя барадатыя твары долу. У нагах у кожнага – сава (сімвал мудрасыці). Яшчэ адзін стары, у адрозненінне ад сваіх каменных суседзяў – безбароды і жывы, стаіць на балкончыку. Мой сусед заўсёды, нават улетку, носіць швэдар. Увесь ягоны балкончык упрыгожаны кветкамі, каляровымі дзіцячымі флюгерамі і лялькамі-марыянэткамі. Сярод іх можна пазнаць Гурвінка – персанажа чэшскіх казак. Аднойчы – 9 траўня – увесь балкон будзе абчапляны нацыя-нальнымі чэшскімі съцяжкамі: іх будзе ажно 9, і яны будуть трымцець на ветрыку некалькі дзён запар, нават тады, калі ўсе астатнія ўжо забудуцца пра съвята.

Стары абыякава пазірае ўніз, на бясконцу ў ранішні час плынь машынаў на самай шумнай у Празе вуліцы. Гэта цалкам адпавядае яе назве – Чэшскаславенскай Армады (Чэхаславацкага войску). І яму, і мабыць, старым каменным балванам хацелася б крыху разъмяцца ці зайсьці ў рэстаранчык “Эльвуд”, дзе заўсёды можна зьесці смачную чэшскую поліўку з цёртым сырам і добра прыгатаваны стэк. Усё гэта, зразумела, пад куфаль-другі піва, які падасцьць даўгалыгая чарнявая афіцыянтка, што гаворыць нечакана хрыплым для маладой прыгожай дзяўчыны голасам (прыгчынай таму, мабыць, цыгарэты, якія яна смаліць адну за адной). Афіцыянтка заўсёды ветліва ўсьміхаецца, што ня так часта бывае ў сярэдняй руکі рэстаранах у Празе. А малады, яшчэ бязвусы кухар можа прыгатаваць на заказ фантастычную страву з мяса ягняці.

Паколькі я жыву ў доме насупраць каменных істуканаў на пятym паверсе, на ўсё гэта я магу пазіраць крыху зьверху. Мне нават відаць рог рэзідэнцыі амерыканскага пасла, калі якога заўсёды маячыць марскі пехацінец (праўда, яны мяняюцца пазыменна). Насамрэч, усе дамы тут – чатырохпавярховыя. Нашая кватэра знаходзіцца на пятym паверсе, ці дакладней сказаць – на паддашку (па-чэшску гэта называецца пудла), пераабсталяваным пад жытло. Гаспадар, пан Чапэк (Чапэкаў у Чэхіі ўсё адно, што Дранчукоў у Беларусі) пабудаваў кватэру ажно ў двух узроўнях. Так што ў вокны другога паверху гэтай надбудовы можна бачыць Град ва ўсёй ягонай прыгажосці. А з балкону – Бабу. Але пра яе крыху пазыней.

Падобных кватэраў зараз у Празе вельмі шмат, і прыбытак ад іх арэнды

замежнікамі добры. Пан Чапэк будзе кватэры, зразумела, ня сам – іх будуюць наёмныя рабочыя-ўкраінцы за вельмі малыя грошы. У адрозненьне ад пані “інжынеркі” – гаспадыні дому, дзе я жыў перад тым два гады, мільянер пан Чапэк зусім просты і ветлівы чалавек. Зразумела, ён сабе на розуме. Гэта бачна па ягоных заўсёды хітра прыжмураных вачах. Чымсьці ён падобны да Швейка з малюнкаў Ёзэфа Лады. А можа, гэта мне толькі здаецца...

Ноеў каўчэг.

Нікуды за апошняя некалькі дзён Прага не падзелася, і каменныя балваны за майм вакном са свайго месца не скрунуліся. Тая ж Прага – ды ня тая. Паводка пакінула свой адбітак на ўсім. І гэта ня толькі зынешні адбітак, які кідаецца ў очы гурбамі съмецьця ўздоўж Влтавы, учора яшчэ раззыушанай і нястрымнай, а сёньня ледзь не санлівай. Гэты адбітак ляжыць на пражанах, якія зрабіліся крыху больш стрыманымі ў эмоцыях. І хаця ўвечары ў гаспадах, як заўсёды, гучыць музыка, чутваць людскія галасы і съмех, гучыць яны неяк прыглушана – нібы ў радыёпрыёмніку крыху прыцішлі гук. Пачуцьцё трывогі, разылітае ў паветры, нібы воды па зямлі Чэхіі, зынікла – але не зусім, як бы ператварыўшыся ў навязлівы ўспамін.

І што мяне пагнала ў той дзень у заапарк? Сам ня ведаю. Дагэтуль быў я там толькі аднойчы, адразу па прыезьдзе ў Прагу. Памятаю, зьдзівіла мяне амаль поўная адсутнасць у горадзе рэкламы аднаго, відаць, з лепшых заа-паркаў у Еўропе. Але ж пражанаў ды і турыстаў сюды прывабліваць ня трэба – іх і так тут заўсёды шмат. І ў ту ю нядзелю ад бацькоў з дзецьмі ды параў рознага ўзросту праходу не было...

Каб патрапіць з Градчанаў у раён з антычнай назвай Троя, дзе знаходзіцца заапарк і цудоўны Тройскі замак, трэба прайсьці вялізным каралеўскім паркам Стромаўкай (“стромы” па-чэшску – дрэвы), а потым пешаходным мос-там праз Влтаву, якая ў гэтым месцы зусім нешырокая. Звычайна. Але ў той дзень мяне ўразіла, што некаторыя дрэвы па абодвух берагах ракі былі затопленыя па самыя кроны. Карціна крыху нагадвала вясновую паводку ў Беларусі. Аднак, каб летам, у жніўні? Надвор’е пасыля некалькіх даждж-лівых дзён стаяла цудоўнае, і нішто не абяцала бяды. Праўда, па тэлебачаныні паказвалі ўжо карціны затопленых Чэшскіх Будэўвіцаў – але ж гэта недзе там, на поўдні, паблізу мяжы з Аўстрыяй. Калі тая паводка дойдзе да Прагі... А ўсяго праз дзень прайсьці праз Стромаўку будзе немагчыма – увесь парк затоплены, вада размыла глебу пад дрэвамі, і яшчэ доўгія месяцы на ўваходзе ў парк будуць стаяць шыльды з надпісамі: “Уваход строга забаронены! Небяспечна для жыцця!”

Дарэчы, у тыя жнівенскія дні можна было адчуць – не прачытаць на мапе, ці ў кнізе, а ледзьве не фізічна адчуць – геаграфію Чэхіі. Влтава падзяляе краіну на два няроўныя кавалкі – Заходні і Усходні берагі. Вада ў рацэ, апетай Бедржыхам Съметанам, цячэ, як і ўсе астатнія, зьверху ўніз – у дадзеным выпадку з гор у Паўднёва-Чэшскім краі ў раўнінную Багемію і зыліваецца з Лабай, адкуль пад назовам Эльбы коціцца ў Ніжнюю Саксонію ў Нямеччыне. Але перад гэтым Влтава працякае праз шэраг адмысловых гідракаскадаў ды праз бетоннае жарало ў сталічным густа населенным гора-дзе. Многія са шматлікіх мастоў цераз Влтаву падчас паводкі былі непраезныя, таму і ўзынікла адчуваньне, так бы мовіць, землепадзелу.

Пабадзяўшыся бяз мэты па заапарку, на разъвітаньне пастаяў каля басейну з сям’ёй бегемотаў. Старэйшы бегемот раўніва паглядаў на сваё дзіця-

нё (на вока – цэнтнеры тры вагой). Той падстаўляў сваю пашчу пад струміні вады ў адмыслову зробленым вадаспадзе, і відочна лавіў ад гэтага кайф, а бацька час ад часу адганяў малога ды злыёгку, амаль пышчотна падштурхоўваў туды сваёй агромністай пысай самку. Але бегемоціха была, што называецца, не ў настроі. На наведнікаў яна паглядала насыцярожана, амаль варожа...

Самка з малым падчас паводкі загінулі. А вось самец, які ні дзіўна, выжыў – дзе ён хаваўся, ніхто так і не зразумеў.

Сланы па мянушцы Кадыр, які нібыта паводзіў сябе агрэсіўна і нікога да сябе не падпускаў, застрэлілі. Ён стаяў у загоне, пакуль вада не падступіла да вачэй... Забілі таксама мядзьведзя, льва і яшчэ некалькі драпежнікаў. Яны паводзілі сябе агрэсіўна – не маглі ўразумець, што людзі, вядома ж, хацелі ім добра. Не зразумелі чагосьці і марскія коцкі, якія памкнуліся плыць у бурлівія воды Влтавы, нібы ў мора. Адзін неўзабаве вярнуўся, аднаго вылавілі ажно ў Нямеччыне...

Потым дырэктар заапарку ва ўсім будзе вінаваціць гідраметэаролагаў, якія прадказвалі напярэдадні ўсяго толькі “пяцідзесяцігадовую” ваду, але ўзоровень Влтавы перавысіў стогадовы, таму большасць вальєраў была залітая вадой. (Дарэчы, здаецца, толькі ў чхай і славакаў ёсьць такі тэрмін – дзесяцігадовая, пяцідзесяцігадовая, стогадовая вада. Гэта значыць, узоровень той або іншай ракі ўмоўна дасягнуў максімальнай адзнакі, скажам, за апошнія сто гадоў назіраныя. У самы пік паводкі лічыльнікі перасталі лічыць, колькі кубаметраў вады ва Влтаве працякае за секунду – яны проста не былі разылічаныя на такую хуткасць і аб’ём плыні.)

Вось такі атрымаўся Ноёу каўчэг, на якім людзі забіваюць жывёлай.

Большасць насельнікаў заапарку, усё-ткі, удалося ўратаваць.

Паводка ў Чэхіі забрала жыцьці 13 чалавек. Кожны з іх, вядома, быў унікальны і непаўторнай асобай. Але большасць загінульых сталіся ахвярамі пачварнай чалавечай упартасці ці неверагоднага глупства – напрыклад, адзін чалавек загінуў, калі гарматнымі стрэламі затаплялі яхту, якую плынъ несла на мост. Паліцыя шмат разоў папярэджвала, каб усе разявакі пакінулі месца абстрэлу. Пры выбуху аскабалак яхты патрапіў яму ў галаву...

Па-сапраўднаму жудасна было толькі аднаго разу – калі я яшчэ нічога ня ведаў пра “стогадовую ваду”. Усю ноч напярэдадні быў лівень – і не такі, як звычайна ў навальніцу ў Беларусі, а нейкі па-нямецку метадычны і жорсткі. Дождж ішоў і ішоў бязылітасна, з упартасцю параноіка. А потым сярод ночы пачалі выць сірэны...

Ля Музэюму, на Вацлаўскай плошчы, што ў цэнтры Прагі, было бяспечна. Так здавалася, пакуль не спынілі метро на адрезку ад Мустэка да Дэйвіцаў на левым беразе. Вада да самага чэрыва сярэдневечнай Прагі – Старамесцкай намнесці, не дайшла. Праўда, толькі на паверхні. Дарэчы, у некаторыя сярэднявечныя будынкі вада ўсё адно не пранікла б звонку, бо як выявілася, раствор, якім пакрывалі сцены тагачасныя будаўнікі і які захаваўся да нашых дзён, мае водаўпорныя ўласцівасці.

Наступствы паводкі ў Празе зблізку давялося пабачыць ужо на трэці дзень, калі перастала дзейнічаць метро ў цэнтры.

Станцыі метро “Старамесцка”, як і “Маластронска”, а потым і “Мустэк” ды яшчэ з добры тузін станцыяў былі затопленыя або падтопленыя. Да гэтага здавалася, што больш бяспечнае месца ў Празе, як метро, цяжка знайсці. Але ж дасягненіе горнайнжынернай думкі (тунелі метро тут пракладаліся ў гранітных пародах на вялікай глыбіні, у тым ліку пад

рэчышчам Влтавы) ня вытрымала спаборніцтва з ракой. Трамваі да гэтага почасту злавалі сваёй няшпаркасцю: у Празе трамвай для кіроўцаў іншых відаў транспарту ніякі не прыярытэт, па трамвайнных рэйках аўтамабілі часам едуць, як па звычайнай дарозе. А тут, у дні паводкі, трамвай зрабіўся ці не галоўным відам транспарту.

Быў момант, калі берагі Влтавы злучаў усяго адзін аўтамабільны мост. І два, па якіх хадзілі трамваі. Усе астатнія былі пад пагрозай затаплення – у тым ліку і славуты Карлаў Мост, які бачыў на сваім вяку, напэўна, і не такія паводкі – але ж вельмі даўно.

Дык вось, на трэці дзень нешта здарылася, і на трамвайнных лініях – усе трамваі паварочвалі кудысьці ня ў той бок, і давялося ісьці на працу пешкі ўздоўж Влтавы. Хаця вады ў рацэ ўжо трошкі паменела, з неверагоднай хуткасцю плынъ несла самае рознае съмецьце – дрэвы, гальё, траву, нейкія скрынкі, пластыкоўкі, аўтамабільныя шыны ды іншыя прадукты чалавечай цывілізацыі. Увогуле, нават зьблізку Влтава выглядала не такой ужо страшнай, а на вуліцах гораду, бліжэй да цэнтру, наогул амаль не відно было наступстваў паводкі. Калі не лічыць дэталяў.

Калія супермаркету сядзіць на прыступках немаладая жанчына на мыліцах. Некалькі дзяўчын адпойваюць яе лекамі – магчымы, бабульчины дом апынуўся пад вадой, а можа, нешта, здарылася са сваякамі... Блізу Старамесцкай плошчы вокны сутарэння, што выходзяць на вуліцу, закладзеныя мяхамі з пяском. На самай плошчы, да якой, дзякаваць Богу, вада не дайшла – шмат турыстаў. Многія спадзяюцца ўбачыць, як б'е старадаўні гадзіннік, што на будынку Старамесцкай Рады. Але гадзіннік стаіць, быццам і на яго нейкім чынам паўплывала паводка: дванаццаць апосталаў схаваліся недзе за прыадчыненымі акенцамі, съмерць з касой побач па-ранейшаму чакае свайго часу.

Увогуле, жыцьцё ў цэнтры, дзе знаходзіцца турыстычная мека – Вацлаўская плошча, віравала да канца лета па-ранейшаму. Адно толькі былі зачыненыя некаторыя рэстарацыі ды крамы. Затое канкурэнты ў гэтыя дні атрымлівалі падвойны даход. Што зробіш – капіталізм. Хаця, што ў тым кепскага? Не было б у Празе такой колькасці прыватных рэстаранаў, кавярняў, крамаў і крамачак – нармальнае існаванье пасля катастрофы наладзіць было б куды як цяжэй.

Вядома, жыцьцё і ў дні катастрофай – прыродных альбо тэхнагенных – не спыняецца. Недзе ідуць пад ваду цэлыя паселішчы, дамы, хімічныя заводы, маастацкія галерэі з бяспечным скарбам, людзей вывозяць ратаўнікі на чаўнах і гелікоптэрах, а зусім побач людзі сядзяць за столікамі, п'юць каву. Для кагосці паводка – бясплатнае шоў, магчымасць паглядзець на нешта незвычайнае. Нешта падобнае было ў жніўні 91-га ў Маскве, калі разявакі назіралі за абстрэлам танкамі Белага Дому.

Дазволю сабе кароткі экспурс у больш блізку гісторыю. У верасні 2000-га году антыглабалісты падчас саміту МВФ і Сусьеветнага банку ў Празе на кароткі час захапілі горад (асноўныя сілы паліцыі былі кінутыя на непасрэдную ахову замежных удзельнікаў). Позна ўвечары давялося стаць съведкам таго, як некалькі хлопцаў у скуранках крышаць жалезнімі стрыжнямі адмысловое легіяванае шкло ў рэстарацыі Макдоналдс — ненавіснага сімвалу амерыканскага імперыялізму. Невялічкая купка маладых людзей падба-дзёрвае іх воклічамі. (Недзе там, як потым даведаўся, былі і беларускія анархісты з Чырвонага Жонду).

Крыху большая купа мінакоў здаля моўчкі назірае за пагромам. Потым натоўп антыглабалістаў пачынае расыці на вачах і затапляе, нібы павод-

кай, Вацлаўскую плошчу ды прылеглыя вуліцы. На адной з іх, за шклом рэстарацыі Кей-ЭФ-Сі (яшчэ адзін ненавісны сімвал), можна бачыць зусім ужо фантасмагарычную карціну. У памяшканыні з выключаным святлом нерухома сядзяць за столікамі паліцыяны. Не хацелі выдаваць сваёй прысутнасці? Гэта ўжо потым пражская паліцыя, выклікаўшы падмацаваныне, пачне разганяць ды арыштоўваць удзельнікаў беспарарадкаў, а за адно – журналістаў, якія патрапяцца пад руку. Ну, а ў дні паводкі, трэба аддаць належнае, паліцыя паводзіла сябе мужна і, галоўнае, эфектыўна.

Большую частку таго, што тады і пазней адбывалася на вуліцах Прагі, давялося назіраць на тэлеэкране.

Часам цяжка бывае вызначыць – ці сам, на свае вочы ты нешта бачыў, ці па тэлевізары? Першы канал Чэшскага тэлебачанья, дарэчы, працеваў у крызісныя дні жніўня 2002-га ня горш за Сі-Эн-Эн: суткі за суткамі рэпарцёры ў Празе, ды іншых местах Чэхіі выходзілі ў эфір наўпрост з месца падзеяў. Пры гэтым на эфір працеваў жurnalісты ня толькі з рэдакцыяў навінаў, ці публіцыстыкі, але і іншых рэдакцыяў, улучна са спартовай.

Першаму каналу ЧТ у тыя дні праста не было роўных. Абодва камерцыйныя каналы хоць і імкнуліся таксама інфармаваць сваіх гледачоў – яўна прайгравалі ў аператыўнасці ды прафесійнасці. І я ня мог тады ня ўспомніць, як за паўтары з нечым гады да гэтага, у сінежні 2000-га, сто тысячачаў пражанаў выйшлі на Вацлаўскую плошчу, каб падтрымаць журналістаў рэдакцыі навінаў ЧТ, якія трымалі страйк у тэлестудыі на Каўчых Гарах. Новае кіраўніцтва Чэшскага тэлебачанья, прызначанае, фактычна Кляўсам – тагачасным сыпікерам парламенту і лідэрам Грамадзянскай дэмакратычнай партыі, мусіла зрабіць з грамадскага тэлебачанья сучасную камерцыйную тэлестанцыю ў заходнім стылі. А для пачатку, у стылі зусім савецкім, звольнілі тых, хто адмовіўся падпарадкоўвацца новаму начальнству і перакрылі эфір “нелаяльным” журнالістам. Нелаяльным стаўся ўвесь прафсаюз супрацоўнікаў тэлебачанья. Менеджэр Іржы Годач, адмысловы выпісаны з эміграцыі ў Лондане наводзіць парадак на старым ЧТ, не знайшоў нічога лепшага, як замест “карцінкі” даваць у эфір чорную застаўку з тэкстам, дзе абвяшчалася, што канал выключаны ім асабіста, на падставе адпаведнага закону з указаннем артыкулаў і параграфаў. У газетах адразу зъявіліся карыкатуры на Годача і Кляўса. Кляўс і ягоныя прыхільнікі ў парламенце адстойвалі Годача і Бабашыкаву – жонку вядомага ў Чэхіі “піёнога барона”, якая ўзначаліла рэдакцыю “паралельных”, правільных навінаў, да апошняга. Пры гэтым лідэры прафсаюзу і журнالісты абвінавачваліся ў падрыве дзяржаўнай улады, анархіі ды іншых сымяротных грахах. Але тэлегледачы чамусыці ім не паверылі. Яны выйшлі на плошчу. У мітынгу ўдзельнічалі самыя папулярныя ў чэхіі рок-зоркі, вядомыя інтэлектуалы, тэлевядучыя, акцёры.

Дарэчы, у “правільных” навінах удзельнікаў таго статысячнага мітынгу назвалі “купкай падманутых таннай дэмагогіяй грамадзянаў”. Ну, літаральна як у рэпартажах Беларускага тэлебачанья пра мітынгі апазіцый ў праграме “Панарама”! Толькі чэшскага варыянту “Панарамы” не атрымалася. У падтрымку тэлежурналістаў у парламенце аднадушна выступілі сацыял-дэмакраты (партнёры АДС у кіроўнай кааліцыі!). Урэшце, асьвістаны ўсімі Годач вярнуўся ў Лондан. Бабашыкова вярнулася працеваць на камерцыйны тэлеканал “Нова”. А Кляўс... Кляўс разам са сваімі паплечнікамі праз паўтары гады прайграў выбары ў чэшскі пар-

ламент і сыйшоў з палітычнай арэны. Пра інцыдэнт з тэлебачаньнем чамусыці ніхто не згадаў.

На Бабе, альбо паляванье на соваў.

Вось ужо сто гадоў з лішкам Празе шанцуе. А як жа – ні першая ні другая сусьеветная войны шнарау на ablічны гораду не пакінула. У некаторых рэстарацыях у цэнтры можна пасядзець на мэблі часу “сэцэсіі” (у нас гэты стыль больш вядомы як мадэрн)! У дні апошняй з паводак – а іх надарылася ажно дзіве ўсяго за пяць гадоў – вада спынілася ў некалькіх сантыметрах ад верхняга краю шчытоў, якія выставілі па перыметры Старога Мesta. Добраахвотнікаў, якія суткамі насыпалі пясок у мяхі і рабілі з іх супрацьпаводкавыя бар'еры, было больш, чым рэальна патрабавалася. Празе пашанцавала з пражанамі. Яны любяць свой горад – не на паказ, а спакойна і аддана, усё сваё жыцьцё.

І хай гавораць, што ў цяперашнім стане Прага існуе і ўтрымліваецца выключна дзеля турыстаў і адпаведна – грошей. Пры ўсёй сваёй новай пазалоце “злата Прага” застаецца куды больш утульным, мілым і сыцілым местам, чымся колішняя сталіца Аўстра-Венгрыі Вена. Самі аўстрыйцы жартуюць, што Вена – занадта вялікі горад для маленькой краіны. Мне асабіста ён запомніўся пампезнай (хочь і шыкоўнай) архітэктурай, агромністай колькасцю конных статуяў кайзераў на адносна малой плошчы, неверагодна дарагой кавай і класічнай чопарнасцю клеркаў. Аднаго з іх я бачыў на Рынзе (самы папулярны раён Вены ў цэнтры) зашпіленым на ўсе гузікі ў літаральным сэнсе слова – і гэта ў трыццатіградусную сыпёку!

Аднак Прага, якая заўсёды была больш вольнай і дэмакратычнай (хочь, зразумела, у нейкім сэнсе і больш правінцыйнай) – гэта ня толькі Стары Горад, Град і Вышэград. Я хачу распавесці крыху пра іншую Прагу.

Міленіюм (Новае тысячагоддзе) мы ўсёй сям'ёй сустракалі на Бабе.

Гэта раён такі – ціхі, зялёны (адна з вуліцаў, якая вядзе сюды, так і заўеца – Зелена). Чымсьці нагадвае Нікіцкі батанічны сад у Крыме: столькі тут розных экзатычных відаў хвояў, соснаў, гіганцкіх рададэндранаў, туй, гінкгу. Зусім побач, за Шарэцкім Патокам (які, трэба зазначыць, ня мае ніякага дачыненія да былога беларускага сыпікера) пачынаецца дзікая прырода. У рысе гораду можна ўбачыць і лісіцаў, і касуляў, і аленяў, і дзікоў. Не кажу ўжо пра агромністую колькасць птушак.

Першыя некалькі месяцаў нашага жыцьця на Бабе, калі часам унаучы ня спалася і было зусім сумна ды ніякавата, падбадзёрваў сваімі сьпевамі дрозд. Святло ад ліхтароў ён, напэўна, прымаў за сонечнае, і сьвістаў самааддана, ня гледзячы на халодныя ўзімку ночы. А ўжо як ён заліваўся летам, седзячы на даху і ловячы апошнія промні сонейка на заходзе! Уражанье такое, што рабіў ён гэта ня дзеля сваёй сяброўкі, ці іншых навакольных самак, але асабіста дзеля гаспадара дома, побач з якім жыў. Вельмі дружалюбныя і прыязныя да чалавека птушкі.

Наш кот на іх, вядома ж, паляваў. Праўда, злавіць ніводнага дразда, яму, здаецца, не ўдалося, чаго ня скажаш пра сінічак. Але аднойчы ўнаучы давялося назіраць, як птушкі палююць на... нашага ката. Гэта былі агромністыя совы, якія выдавалі зусім белымі ў сьвятле поўні. Кату здавалася, што гэта ён на іх палюе, падскокаючы і спрабуючы ў паветры дастаць кіпцюрамі. А совы бяспумна ўзмывалі ўверх, а потым моўчкі пікіравалі на ворага ўніз ды зноў узъяляталі. Заўважыўшы чалавека, яны адляцелі прэч. А ў ката засталіся глыбокія шнары, якія доўга не загойваліся.

Нам здавалася, што наш кот – чорны, з белай манішкай на грудзях, белымі пальчаткамі на лапах і чорна-белым носам, народжаны ў Слоніме, унікальны паводле сваёй расфарбоўкі. Нават гаспадыня дому, дзе мы жылі – прагная да грошай, пыхлівая і незгаворлівая пані-інжынерка адразу расставала, калі бачыла нашага ката, і пачынала мырмытаць пра яго нешта ласкавае.

Хутка выявілася, праўда, што на Бабе амаль усе каты такія самыя. Аднак нашыя суседзі, у якіх былі свае сабака-лабрадор і котка, чамусьці нашага ката таксама ўпадабалі. І гэта нягледзячы на тое, што кот-злодзей панадзіўся красыці ежу ў суседскай коткі праста са сподачку, пад носам у сабакі. Зрэшты, лабрадор – парода абсалютна мірная, выведзеная, здаецца, выключна для таго, каб дзецы беспакарана рабілі з ім усё, што хочацца, а дарослыя цешыліся бязъмежнай адданасцю ды прыроджанай высакароднасцю. Лабрадор, падаецца, самая ўлюблёная парода сярод уладальнікаў сабакаў у Празе. Калі не лічыць таксаў, вядома. Гэтыя, у адрозненьне ад мілых, але бесхрыбетных лабрадораў, амаль заўсёды маюць харктар, і нярэдка – даволі дрэнны. Пры гэтым яны абсалютна пазбаўленыя страху і гатовыя змагацца за свае права і свайго гаспадара з праціўнікам, які перавышае іхнюю вагу разоў у сто.

Адная такса цэлы год будзіла нас унаучы сваім брэхам (была такая злая, што выводзіць яе гуляць удзень гаспадыня не асьмельвалася). У адказ звычайна адгукаўся голас нашай суседкі насупраць, падобны на ерыхонскую трубу. Зрэшты, голас ейны цалкам адпавядáў неабхвятным габарытам, і нярэдка мы прачыналіся ад таго, што яна мірна на ўвесь голас размаўляла пра жыцьцё-быцьцё з кім-небудзь на супрацьлеглым баку вуліцы.

Колькасць сабакаў у Празе, і ў прыватнасці – на Бабе, даўно пераўышла, здаецца, колькасць людзей. На жаль, расьце і колькасць прадстаўнікоў байцовых пародаў – усякіх там пітбуляў і ратвелераў, а разам зь іхнім пагалоўем расьце і колькасць пакусаных на съмерць людзей, у тым ліку, што раней здавалася неверагодным, маленъкіх дзяцей. Праўда, трэба адзначыць, сустрэць сабаку без намордніка ў грамадскім транспарце, або на ходніку, альбо ў парку ў Празе амаль што неверагодная реч.

Дык вось, новы, 2000-ы год мы вырашылі сутракаць на Бабе. А трэба сказаць, што слова Баба мае ня толькі тапанімічнае, але пэўнае фізічнае ўвасабленыне. Так называюць руіну, што стаіць на высокім беразе Влтавы, на Астрозе. Вакол ляжаць раскіданыя сапраўдныя альпійскія лугавіны, дзе летам пасьвяцца авечкі. Панарама Прагі адсюль такая, што сюды штовечар прыязджаюць на машынах, каб толькі палюбавацца навакольным даляглядам. На супрацьлеглым беразе высяцца дамы мікраараёну Троя і ўзгорак з заапаркам, унізе – Влтава, чыгунка, аўтамагістраль і ўся даліна, у якой месціцца, уласна, асноўная частка Прагі. І нават ачысныя збудаваныні на рацэ ў раёне, які завецца Пад Бабай (ня трэба блытаць з Бабай) не псуюць агульны пейзаж.

Паглядзець навагодні агнястрой сюды прыйшло нямала людзей. Многія, як і нашая сям'я, прынеслі з сабой шампанскæе, ежу. Моладзь біла ў бубны і тамтамы, гудзела ў горны. Акурат апоўначы пад агульныя воклічы паляцелі ў неба коркі ад шампанскага. Аднак большасць публікі – а гэта тутэйшыя жыхары, захоўвае маўклівы спакой. Ніхто з іх ня п'е, не крычыць. Паглядзеўшы бясплатнае відовішча – агнястрой, старыя пары, узяўшы адно аднаго пад руку, паволі разыходзяцца па дамах.

Сустрэўшы перад гэтым Новы год у раёне Вацлаўскай плошчы, я быў перакананы, што чэхі шалёна любяць весяліцца. Апоўначы ад разрываў

петардаў, звону разьбітых аб брукаванку бутэлек з-пад шампанскага і дзікага крыку, можна было аглухнуць. Шкло ад бутэлек засыціала Вацлаўскую плошчу, як лёдам. Але ж раніцай ад съмецьця не засталося і съледу. Гэта папрацавалі нанятыя магістратам студэнты.

Весяліцца і шумець на вуліцах Прагі любяць. Але гэта турысты. Чэхі робяць гэта ў гаспадах і яшчэ на восеніскіх баліях, якія называюцца Бурчак – ад назову маладога, яшчэ шумлівага віна новага ўраджаю. Апошнім часам, праўда, у Празе пачалі прадаваць французскія Бажале. Аднак тутэйшыя знаўцы па-ранейшаму аддаюць перавагу чэшскому віну – Бзэнецкаму, напрыклад, ці якому-небудзь яшчэ з мараўскіх вінаў.

Чэшская прэса tym часам б'е трывогу – усё меней людзей захоўваюць вернасьць чэшскім віnam, піву, кнедлікам, гермеліну і шпекачкам. Ды й сапраўдныя шпекачкі (сывіныя сасіскі, адмыслова падсмажаныя над агнём) пакаштаваць становіцца ўсё цяжэй. Усё больш людзей аддаюць перавагу фаст-фуду ці вегетарыянскім стравам. Усё меней людзей прыходзяць у гаспады, дзе як у часы Швэйка, можна зьесці “печэнэ коляно” (па-нашаму, сывіную рульку – толькі з паўкіло, ня менш, вагой), выпіць куфаль-другі піва Старапрамен ці Крушовіцэ і гадзінамі размаўляць на розныя тэмы. Я адмыслова называў менавіта гэтых гатункі піва, бо ў кожнага места ёсьць свая фірмовая марка. У Пльзене, акрамя славутага “Праздрою”, гэта “Гамбринус”. У Чэшскіх Будэўцах – “Будвар”. А ёсьць яшчэ знакаміты “Велькопоповіцкі Козел”. Праўда, расейцы менавіта гэтых гатунак чамусыці ня любяць. Можа, з-за назвы, у якой ім чуецца нейкі намёк?

Дзядзька Ваня, Швейк і іншыя.

Чэхі кажуць, што некаторыя з непаўторных вартасцяў “Казла” былі страчаныя за савецкім часам, калі піва гналі на экспарт у іншыя сацыялістычныя краіны вялікім партыямі і ня надта дбалі пра якасць.

Дарэчы, мой далёкі сваяк – нябожчык Іван Каранкевіч, які шмат гадоў працаваў на менскім піўзаводзе інжынерам-тэхнолагам, у 70-я гады прыязджаў набірацца вопыту да чэшскіх півавараў. (З песьні слова ня выкінеш. Быў ён мянчук, гарадскі чалавек, і Янкам яго ніколі ня звалі, а звалі дзядзькам Ванем.) Пра сваю паездку і пра чэхаў ён успамінаў з замілаваньнем. Высокі, мажны, з ружовым тварам, блакітнымі вачымі і рэдкімі бляявымі валасамі на галаве, з круглым, “піўным” жыватом, дабрадушны ад натуры чалавек, ён і сам быў чымсьці падобны на чэха. А што тычыцца чэшскіх тэхналогіяў ды вопыту – тут дзядзька Ваня разводзіў рукамі. Дзе ж было ўзяць тую культуру працы, як у чэхаў? Ад яго я пачуў байку пра тое, як чэшскія півавары правяралі якасць напою, упершыню зваранага падмайстроўнікам: аблівалі півам лаву і сядалі на яе ў скуранных штанах. Калі лава падымалася разам з майстрамі – значыць, піва добрае. Праўда, на думку дзядзькі Вані, лідскае піва ня шмат у чым саступала лепшым чэшскім гатункам, бо адзін з галоўных сакрэтаў, і пра гэта казалі яму чэхі – вада, якасць якой залежыць ад глыбіні артэзіянскіх упадзінаў, і нават пародаў, сярод якіх яна знаходзіцца. Калі гранітныя пароды – якасць адна. Калі пясок – зусім іншая.

Але ж у нас на тое, каб пашырыць асартымент прадукцыі ці павялічыць выпуск аднаго нейкага гатунку, трэба было найвышэйшае дазваленне з Масквы. Таму і гналі пераважна “Жыгулёўскае”. Танна і сярдзіта. А што былі ў беларусаў і свае традыцыі бровараў, дык пра тое ўспомнілі толькі

зусім нядаўна, калі ўжо на рынку пачала дамінаваць “Балтыка”. Далёка ня лепшая марка піва, але ж побач з півам, атрыманым на дагістарычным абсталиваныні паводле старых, “планавых” прынцыпаў, яно ўсё ж выйграе ў якасці.

Ад таго, што “Пльзенскі праздрой” выкупіла нядаўна Паўднёва-Афрыканскія фірма, піва горшым ня стала. Але чэхам гэта ўсё-ткі не падабаецца: пўнныя бровары заўсёды лічыліся нацыянальным здабыткам Чэхіі, часткай нацыянальнай культуры. Дарэчы, варта ведаць, што нямецкае слова “пільзнер” пайшло ад чэшскага “пльзенъскага”.

Цяпер, калі Чэхія рыхтуеца ўступіць у Еўрапейскі Звяз, некаторыя пабойваюцца, што піва можа быць выціснута амерыканскім (!) Кока-колай ці Пепсі. Парадокс, але кавярням і рэстарацыям піва прадаваць няма сэнсу – яно таньней за мінералку, ня кажучы пра колу, і на ім прыбытку ня зробіш. З іншага боку, турысты, асабліва з Нямеччыны, і едуць сюды найчасцей толькі дзеля таго, каб танна выпіць і закусіць.

Многія чэхі, асабліва інтэлектуалы, ня любяць гашекавага Швейка. Яны лічаць яго карыкатурай на чэха, абрэзай усяго чэшскага грамадства, у лепшым выпадку – прыманкай даверлівым турыстам. Напэўна, для туристаў так яно і ёсьць – Швейк выклікае асацыяцыю з недалёкім гулякам і заўсёднікам пўнухаў. Мала хто, я думаю, з замежных туристаў, у тым ліку і з былых савецкіх рэспублікаў, узяў на сябе працу прачытаць раман Гашека. Дарэчы, купіць “Прыгоды зухаватага ваякі Швейка” на мове арыгіналу ў Празе – праблема. Давялося купляць славацкае выданьне.

“Вы маецце радыёстанцыю”.

Розыніца паміж мной і маім родным дзядзькам – амаль дзесяць гадоў. Зараз мне здаецца, што гэта ня так і многа. А калі мне было дванаццаць, дык здавалася, што дзядзька – зусім дарослы чалавек, які жыве сваім таямнічым і надзвычай цікавым жыццём. У яго, дарэчы, быў чэшскі матацыкл – ЧЗ. Ня “Ява”, заўважце, якая была ў многіх, а ЧЗ – Чэшске Зброёвэ. І гэта рабіла маё захапленыне дзядзькам-матацыклістам, які іншым разам вазіў мяне з сабой, проста бязьмежным.

Часам паводзіў ён сябе, як я пазней зразумеў, не зусім па-даросламу. Аднойчы прынёс аднекуль у хату (а мы жылі ў сапраўднай драўлянай хаце, з яблыневым садам і бэзам, хоць і ў горадзе) рацыю з антэнай. Сапраўдную, скрадзеную з нейкага сьпісанага ваеннага самалёту.

Як некалі жартаваў літаратурны крытык Рыгор Бярозкін: “Вы маецце радыёстанцыю!” (замест “рацыі”).

Свяякі былі ў шоку. Асабліва не падабалася маці, што ўначы дзядзька ўключалаў рацыю і круціў ручку наладкі – наладка была дакладная, круціць трэба было доўга, але ж якая была якасць! Усе радыёгаласы было чуваць, нібы “Маяк”. Мне “галасы” слухаць не дазвалялася, але ж бацькоўскія забароны на тое і існуоць, каб родныя дзядзькі час ад часу падбухторвалі пляменнікаў іх парушаць...

Адзін з самых яскравых успамінаў жыцця, звязаных з радыё – забойства Роберта Кенэдзі. “Голос Амерыкі” перадаваў рэпартаж аб перадвыбарчым мітынгу сенатара. І раптам стрэлы, шум, крыкі... Хрыплы ад хвальяння голас журналіста – Кенэдзі паранены. Я ня ўпэўнены, што гэта было, як цяпер гавораць, “наўпроставае ўключэнне”. Хутчэй за ўсё, гэта

быў запіс, які ўвесь час паўтаралі. Але ўражанье было такое, что ты только
что стаў съведкам надзвычайнай, хоць і трагічнай падзеі.

Хутка я прыахвоціўся слухаць галасы па начах (ну, не па начах – гадзіны гэтак да 11-й вечару). Але ўварванье ў Чэхаславаччыну (а гэта здарылася ўсяго праз два з паловай месяцы пасля забойства Кенэдзі-малодшага) я праспаў.

Натуральна, не я адзін... Адразу пасля гэтага бацькі паспрабавалі мне нешта патлумачыць – ня так, як тлумачылі ў школе пра магчымасць агрэсіі ФРГ і пагрозу “устоям сацыялізму”. Маці сказала тады вельмі проста, успомніўшы народнае выслоўе “сілай у рай не загоніш”.

Але даволі доўга гэта заставалася на ўзроўні эмоцыяў – прычым, пераважна спартовых. Бацькі і іхня сябры зьбіраліся ў нас дома, каб паглядзець чэмпіянат сьвету па хакеі і “пабалець”... за чэхаў. Калі чэхам удавалася перайграць СССР – гэта было сапраўднае съвята. Вельмі хутка для мяне імёны Недаманскі, Фарда, Глінка, Аўгуста сталі такім самым прадметам захаплення, як для маіх пагодкаў – Старшинаў, Фірсаў, альбо Трацяк. Аднойчы маладзенская медычная сястра, што прыходзіла бацькі рабіць уколы ад сэрца, саромеючыся, папрасіла ўключыць тэлевізор: “Як там нашы?”

“Ведаце, – казала яна – кладуся спаць і сыню Міхайлава, Пятрова, Харламава: усю тройку. А то сама гуляю ў хакей”. Адкуль ёй было ведаць, хто для нашай сям’і тады былі “нашы”??!

Што тычыць чэхаў, дык гэта яшчэ трэба паглядзець – хто заўсёды хварэў за сваіх больш зацята: савецкія ці чэшскія заўзятары. Прынамсі, савецкіх “фанаў” ужо няма. Як і чэхаславацкіх. Пэўны час мне здавалася, што большых заўзятараў, як чэхі, немагчыма сабе ўяўіць. Не кажу нават пра хакеі. Калі італьянскі суддзя не прызначаў пенальці ў вароты спаборнікаў чэшскай каманды на чэмпіянаце Еўропы, наступным днём вядучыя чэшскія газеты на поўным сур’ёзе распачалі дыскусію – а ці трэба Чэхіі далучацца да Еўрапейскага Звязу, калі еўрапейцы гэтак варожа і нахабна паводзяць сябе ў адносінах да чэшскіх футбалістаў?

Але ж калі славакі выигралі чэмпіянат сьвету ў чэхаў... Жыцьцё ў Славаччыне спынілася дзён на пяць. Першыя два дні на славацкім інфармацийным канале ТА-3 не было навінаў – ішлі толькі кадры шалёнай радасці славакаў у Братыславе, ды іншых местах краіны. Хакеіст Шатан у адзін момант стаўся ня тое што нацыянальным героям, але богам (прабачце за міжвольную гульню словаў).

Але ж я адхіліўся ад тэмы.

Май бацькам “размовы” пра Чэхаславаччыну каштавалі працы. А я нешта зразумеў толькі ў годзе 70-м, калі пайшоў у кінатэатр “Новости дня”. Быў такі кінатэатр каля Цэнтральнай плошчы ў Менску. У той час круцілі тут у асноўным дакументальныя фільмы. Савецкія стужкі рэдка бывалі цікавымі, але ж прагульваць школу там было зручна: сустрэць знаёмых ці сваякоў – ніякіх шанцаў.

Той фільм называўся “Чэхаславакія: год выпрабаваньяў”. Кепскай якасці чорна-белая хроніка, стандартны, “тасаўскі” тэкст. Але ж менавіта контраст паміж дыктарскім тэкстам і “відэарадам” мяне ўразіў.

Хлопцы-студэнты з доўгімі валасамі хапаюцца рукамі за тракі савецкіх танкаў... Хто, які цэнзар гэта пралупсыць тады? “Частка чэхаславацкай моладзі, падманутая варожай пропагандай...” – гугнёў дыктар. Потым я сустрэў падобныя словаў ў Маркеса, у “Восені патрыярха”: “Бедныя падманутыя хлопцы”.

Узрост 14 гадоў, як вядома, лічыцца парой сексуальнага высыпяванья.

Я не хачу сказаць, што падзеі ў тагачаснай Чэхіі, у СССР, забароненая размовы “пра палітыку” захінулі перада мной усё астатняе і што дзяўчыны мяне зусім не цікавілі. Але палітыка была яшчэ больш забароненай тэмай, “табу”, чым нават секс, а таму здавалася цікавейшай і саладзейшай.

Таму, мабыць, 68-ы год і слова Прага запомніліся мне як нешта інтymнае, глыбока асабістое. Чэхі доўгі час здаваліся мне людзьмі незвычайнімі, як “камісары ў пыльных шлемах” у Акуджавы – съмелымі, чыстымі, прыгожымі. У рэальнym жыцьці яны аказаліся проста людзьмі.

Праз трыццаць гадоў пасля тых падзеяў мы з жонкай паехалі ў Італію разам з чэшскай турыстычнай групай. Экскурсавод – гісторык па адукцыі, як ён сам сказаў, з глыбока правінцыйнымі манерамі, увесь час нерваваўся. Яму яўна не падабалася, што ў групе ёсьць чужынцы, якія да таго ж, ня надта добра разумеюць па-чэшску. І вось на высьпе Капры ягоныя апасенныні нарэшце спраўдзіліся.

Мы забыліся, ад якога прычалу адыходзіць катэр на Неапаль і доўга блукалі ў пошуках нашай групы. Гід, выпадкова ўбачыўшы нас на суседній прыстані, адразу пачаў выгаворваць нам за спазненьне. Жонка адказала на гэта, натуральна, што мы ня дзеци, і ня трэба нам чытаць мараль.

Тады наш гід вымавіў сакрэментальную фразу: “Пасля таго, што ВЫ зрабілі з Чэхаславаччынай, вам наогул лепей маўчаць!” Заўважце, гэта экспкурсавод звязртаўся да кліентаў фірмы, на якую ён працаваў.

А што было яму адказаць? Што мы з Беларусі, а не з Рәсей, і тым болей, не СССР? А беларускія салдаты хіба не служылі ў савецкіх акупацыйных войсках? Сказаць яму, што мой бацька пацярпеў за спачуванье Дубчэку і іншым дзеячам “праскай вясны”? А колькі чэхаў пазбавіліся працы на дзесяцігоддзі або нават патрапілі ў турмы толькі за тое, што не схадзелі быць савецкімі і заставаліся проста чэхамі?

Аднаго з іх завуць Вацлаў Гавел. Яго сёньня многія чэхі ненавідзяць, як Гарбачова – у Рәсей. Ня спраўдзіў Гавел спадзяваньняў на цуд, на тое, што з адыходам саветаў і кампартыі адразу пачнеца добрае заможнае жыцьцё. Ды й сам Гавел зъмяніўся на пасадзе презідэнта. Да ўлады прызвычайваюцца хутка. Падчас паводкі Гавел, які пакутуе ад цяжкай хваробы, усяго на некалькі дзён затрымаўся ў адпачынку і прыляцеў у Прагу, калі пік навалы ўжо мінаваў. 75 адсоткаў чэхаў скажуць потым падчас апытаўнія, што презідэнт ня справіўся з выкананьнем сваіх абязьдзяў.

Многія ў Чэхіі зараз пасымейваюцца над “аксамітнай рэвалюцыяй”, і яе ідэаламі. У тым, што спадзяваньні ня спраўдзіліся, вінавацяць, найчасціцей, чужынцаў – рускіх, украінцаў, беларусаў, якіх усіх агулам па-ранейшаму называюць “руsamі”. Ёсьць яшчэ, праўда, цыганы, якіх большасць чэхаў за лю-дзей ня ліцаць. І зноў пра Гавела: калі ў горадзе Вусыці-над-Лабэм мэрыя ўзвяляла сцяну, каб адгарадзіцца ад цыганскага кварталу, презідэнт заявіў: альбо сцяну зьнясуць неадкладна, альбо я сышоджу ў адстаўку. Сцяну зьнесылі – але далёка не адразу. А презідэнт, што называецца, страціў твар.

У адрозненьне ад іншых народаў, чэхі пры ўсёй іхній ксенафобіі не патрабуюць, каб іх усе любілі. Яны – самадастатковая нацыя. Прынамсі, чэхі хацелі б так пра сябе думаць...

